

Нацыякальнасць у Вінцука Дунін-Марцінкевіча.

(Матэрыялы да харкторыстыкі творчасці).

Разглядаючыся ў літэратурнай спадчыне Вінцука Дунін-Марцінкевіча, ня вельмі многа энаходзім даказаў яркага ѹ моцнага выяўленія ѹ яго бязспорнай і яснай беларускай нацыянальнасці. І дагэтуль яшчэ нашыя крытыкі і пісьменнікі адносяцца знейкай рэзэрвай, нават часта і з поўнаю няверай, што да яго працы ѹ нацыянальнага беларускага напрамку, робяць усялякія закіды з боку дылактыкі аўтара, ці з боку сацыяльных перакананьняў, а часта нават і з боку структуры (будовы) беларускага вершу, які, будучы ѹ аўтара сымпатичным, быўцам і ня мае чыста беларускага народнага харктору.

На ўсе гэтая закіды вельмі лёгка адказаць таму, хто бліжэй знаёмы з літэратурнай эпохай і сацыяльнай працай дзеячоў і пісьменнікаў 1840—1860 гадоў.

Дылактыка была ѹ модзе, як неабходны варунак гэтага літэратурнага кірунку, асабліва ѹ адносінах да народу і дзяцей, якім трэба было нясыці начатковую прафесію і культуру духа; дылактыка пратырвала бадай цэлае 19 столітце. Так пісалі Ян Баршчэўскі, Ян Чэчот і Аляксандар Рыпінскі, і вініць іх за тое, што яны пісалі ня гэтак, як бы нам цяпер хацелася, ніяк ня можна, бо гэта і абмылка і спроба навязаньня да ацэнкі іх творчасці новых сучасных крытэрыяў, якія ѹ тыя часы нават і не існавалі. Асабліва ярка кідаецца гэта ѹ вочы, калі спатыкаемся мы з ацэнкай іх творчасці з боку сацыяльнага. Некаторыя нашыя літэрят. крытыкі, якія бачаць у творах Марцінкевіча адно „шляхоцкі ідэі“, ня могуць ані як дабачыцца ѹ ім дэмакратызму, які—што бы ні гаварылі—ёсьць; забываюцца яны аб законе эвалюцыі дэмакратызму, і дзеля таго іх ацэнка выходзіць, як у крывым лютstry. Такая сучасная крытычная мера, якая апіраецца толькі на об'екце сучасных думак і паглядаў, а ня ўмее іншай эдольна ацаніць творчасць з боку гістарычнае эвалюцыі, заглыбіцца і зразумець дэмакратычныя імкненія людзей дане эпохі, звязаных і скаваных часта варункамі жыцця і непамернага шалітычна-паліцэйскага ўціску,—мусіць быць і вузкай, і алнабокай і... страшэнай несправядлівай.

Для зразуменія Марцінкевіча неабходна прастудыяваць яго эмоху. Сацыяльныя пагляды дзеячоў гэтага часу трэба вікапаць з тагачасных твораў, гадавікоў газэт, пісаных уснамінаў (мэмуараў) ды лістовых перапіскі. Багацьце матэрыялу, як друкаванага, так і рукава-

піснага, аграмаднае. І вось, пазнаёміўшыся з усім гэтым, адразу ярка і выразна паўстае нам перад вачамі асоба дзеяча і пісьменьніка, пачынае захопліваць нашу ўвагу, сымпатию, і мы пранікаемся тады пашанай і любою да чалавека, каторага мы зразумелі, пазнаўшы ўсе абставіны яго жыцця й працы.

З гэтага пункту гледзячы, мусім адзначыць, што ніхто з наших старых пісьменьнікаў так не пакрыўджаны нашымі крытыкамі, як Вінцук Дунін-Марцінкевіч.

Друкаваныя творы Марцінкевіча, калі добра да іх прыглядзеца, усе падыходзяць да наглядаў, псыхікі і эстэтыкі народнае масы; съвезды аб tym (што ўжо раней заўважыў прафэсар Доўнар-Запольскі) іх пашырэнне сярод сялянства, прычым некаторыя з сялян ня толькі ўмеюць вершы Марцінкевіча на памяць, але і ведаюць імя іх аўтара. Заўважыць тут трэба, што, калі гэтыя сыльлябічныя вершы і спадабаліся народу, так што нават увайшлі, так сказаць, і ў этнаграфію, дык мелі яны даўны ї моцна прыгатаваны грунт. Бо жыццё выплывае толькі з жыцця, працы новых пакаленій асновываецца на працы старых пакаленій, дык і праца Вінцука Дунін-Марцінкевіча апіралася на працы ранейшых за яго будзіцеляў народу. Калі возьмем пад увагу нацыянальную працу бязыменных, нават нязнаных нам бліжэй па іх працы, скромных беларускіх працаўнікоў-будзіцеляў народнага беларускага духа з-паясрод беларусаў-езуітаў і беларусаў-базыліян, якія ў працягу XVIII і пачатку XIX стагоддзяў пакінулі насыля сябе шмат літэратурных беларускіх памятак у кантах, калядках, рэлігійных песнях, бэтлейках, інтэрмэдыях і школьніх драмах і камэдыях,— мы мусім прыйсці да пераканання, што сыльлябічнасць вершаў павінна бытца прынята народам, бо ўплыў гэтых ярка відаць і цяпер у чыста народных творах.

Даказы гэтага „абыватэльства“ сыльлябічнасці верша кожны можа пабачыць і ў сучасных наших дамарослых сялянскіх вершапісаў. Кожная беларуская рэдакцыя атрымлівае шмат такіх вершаў ад вісковых пісаў, а калі іх ня друкую, дык толькі з гэтае прычыны, што вымагае цяпер ад вершу шмат больш артызму, чымсь гэта было раней, у даўнейшыя часы.

Беларуская літэратура XVIII і амаль што ня цэлага XIX стагоддзя можа бытца съмела названа рукапіснай, бо, з прычыны гаротнасці жыцця, забароны друкаваныя пабеларуску, іначэй разьвівавца не магла. І дзіва тут у tym, што, ия гледзячы на гэткія, эдавалася бы, забойчыя перашкоды, яна разьвівалася, расла, пакуль не дачакалася магчымасці свабоднага друку. Відаць, жыцьцёвай яе сіла лішне вялікая, каб якія-колечы дрэнныя абставіны, перашкоды і забароны маглі яс спыніць у жыцці ці зьнішткожыць...

Памятак сыльлябічнае вештраванае творчасці ў беларускай літэратуре так многа, што настаў ужо час, каб усё гэта навучна пра-

студыяваць. Тыповымі зъяўляюца тут гэтак называныя „гутаркі“, лік каторых надта вялікі. Падходзяць да іх „рацэі“ або арацыі, пра-мовы паважныя або жартаблівыя, ужываныя ў важных здарэннях жыцця, як напрыклад: на вясельлях, на імянінах і г. д.

Марцінкевіч, добра ведаючы народ, стараўся так пісаць, каб як-найбліжэй дайсыці да народнага смаку й упадабаньня. Рукапісная беларуская літэратура добра была яму вядома, у творах сваіх ён прыводзіць шмат народных прыказак, песніяў, каб як мага найбліжэй падайсыці да народнага смаку й упадабаньня.

І вось гэтае імкненне Марцінкевіча да народнасці, да пераканаўчыя селяніна, што яго мова такая добрая, як і кожная другая, пры ўжываныні літэратурнае формы згодна з традыцыяй і смакам сялян—усё гэта не падабалася нашым крытыкам. Пасыпаліся закіды: мала нацыянальны, дылактычны маралізатар, з сацыяльнага боку адна толькі шляхоцкасць паглядаў на мужыка, як раба ў пана, форма вершины слыліябічная, а значыцца польская,—ну, адным словам, шляхоцкі пісьменнік, які пісаў дзеля забавы, каб пасъмляцца над мужычком.

Ці-ж гэта па праўдзі так?

Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere — кажа Сыпіноза, і гэтыя залатыя слова надзвычайна падыходзяць да данага выпадку. „Не съмляцца, не бедаваць, не пратэставаць, адно старацца зразумець“—вось імтад, каторы павінен быць дэвізам кожнага крытыка.

Надта цікавае съвято кідае на Марцінкевіча і на яго нацыянальнае пачуцьцё ліст, пісаны ім да знамянітага польскага пісьменніка Крашэўскага. Ліст гэты знаходзіцца ў архіве бібліятэкі Krakoujskae Акадэміі Навук і быў друкаваны з маленькімі пронускамі (з цэнзурных прычын) у часопісе GAZETA POLSKA 1861 году № 111 стран. 2. Прыводзім яго ў перакладзе цалком:

„Жывучы сярод народу, які гаворыць беларускай гутаркай, звязаны целам і душою з яго спосабам думак, думаючы аб лепшай долі гэтага братняга народу, які застыў у дзяцінстве й цемнаце, пастанавіў я, каб заахвоціць яго да праславеты, у духу яго звычаяў, паданінай — легенд і здольнасці душэўнай, пісаць у яго роднай мове; і вось з радасцю я хутка ўгледзіў, што выданыя мною: Селянку, Гапона, Вечарніцы, Дудара, Ку палу народ прыняў з аграмадным упадабаннем, а моладзь з запалам пачала вучыцца чытаць і з намяці паўтараць мае, гэтак для яе мілыя, творы. З гэтае прычыны распаўсюджываецца ўжо сягоныя ў часыці над Вяльлёй і Нёнам, над Сывіслаччу, Бярэзінай, Дзэзвіной, Дняпром і г. д. чытаныне беларускага друку, а раз ужо ахвота й любоў да духове стравы разбуджаны, знайдзіцца з часам больш багатыя матэрыялы ў роднай мове.

„Гэтую маю думку і імкненіі зразумелі й ацанілі людзі у Польшчы, не зразумелі ў Літве і на Беларусі, і вось на літэ-

ратурным сходзэ ў папа К... пачуў я слова: „што, пішучы ў беларускай мове, сярод сялянскага народу зашчэнліваю провінцыяналізмы“; на што я прымушаны адказаць:

„Няшчасная прошласіць нашая давяла сялянскі народ да упадку, ня думаючи саўсім аб духовай і маральнай яго адукацыі, хатця бы праз памяць па тое, што гэта дзеткі аднай маткі, што гэта пакрыўджаныя браты і хрысьціяне, якія маюць права да навукі ў роднай мове так, як да нябеснага хлеба.“

„Калі ніводзінпольскі ані расейскі орган друку не патрапіў, паміма намаганьняў у працягу амаль ня цэлага сталецца, наядняць нам народ, дык ці можна-ж гэтаму дзівіцца?... Ці мог якіколечы орган трапіць да вуха, да перакананьня селяніна, катораму спосабы навучанья граматы ў роднай мове так былі утруднены, каторы, ablіваючи крывавым потам гоні сваіх паноў, ня меў часу для духоўнага навучанья? Калі часам голас матчынас мовы абіўся аб зацікаўленас вуха бедака, гэта была на-водка пагроз ды лаянак, высказанных да пагарджанага сіраты.“

„Вось, дагледзіўны благія намаганьні адарваць і зьняве-рыць да нас народ, настанавіў я праз творы ў яго роднай мове, адпаведныя яго паняцьцям, што знаходзяцца яшчэ ў калысцы, і ablіягчаючы яму спосабы асваенія з граматай, заахвоціць яго да роднага слова, да прасьветы і маральна панравіць. Які вы-зваляючы, збаўчы ўплыў аказалі гэтыя мае кніжкі на яго, трэба вывясці і з гэтага, што кніжкі ў народнай мове ўжо саўсім разыйшліся, а новыя ня друкуюцца.“

„Вялікі час па тое, каб „абыватэлі“ нашыя агледзіліся ўрэшце і праз аткрываныне школак, дамоў-ахронак, праз увя-дзеніне ў навучаныне народнай сялянскай мовы і праз другія магчымыя ахвяры стараліся гэтых маладых братоў сваіх, умею-чых быць удзячнымі, прыгорнуць да сэрца і дзеля агульнага добра цесна з імі злучыцца.“

Наум Прываторка“.

З ліста гэтага моцна б'еца любоў Марцінкевіча да беларускага народу, яго шчыры дэмакратызм, высказанны досіць съмела, чаго ў кніжках, друкаваных і праходзячых праз цэнзуру, рабіць было нельга.

Думкі аб скасаваныні прыгону, крытыка варункаў жыцьця сялян у часе паншчыны былі расейскім урадам Мікалаем I-га і яго цэнзурай забаронены.

Аб гэтым нашы крытыкі ня маюць права ня ведаць і на старыя літэратурныя творы павінны зірнуць праз прызму тагачасных забарон цэнзуры. Тады толькі шмат што пабачаць і зразумеюць многае, што недасказана, што закрыта, што пават можа й незразумела спачатку.

Як адносілася цэнзура да друкаванай крытыкі сялянскага жыцьця пад панскім прыгонам, можа съведчыць вершык Ігната Легатовіча

(1796 – †1867 г. у Менску) у кніжцы – альманаху: BOJAN. Wilno, 1838, – пад загалоўкам: Spiewek z Biało-ruskiego narzecza (страница 224):

*Скажы, Вяльможны Пане,
Што у нашым будзе стане?
Бо мне нешта казалі,
Што вы няслушна давалі
У марцу родутпего?
— A tobie chlopie co do tego?*

*— Прауда, што Вы панамі,
Пакуль жывеце над намі!..
Але што з таю будзе,
Калі станем на судзе?
Ня скажаш: Panie tego,
Co tobie chlopie do tego.*

Гэтага было досіць, каб кніжку, каторую ужо адзін цэнзар у Вільні прапусціў, другія цэнзары (ад губэрнатара) забаранілі і прыказалі канфіскаваць.

Пасъля скасавання уніі ў 1839 годзе пастаноўленем была абсалютная русыфікацыя беларусаў. Кніжкі беларускія, як Беларускі Катехізм 1835 г. (аўтар ксёндз уніят, прафэсар славістыкі на Віленскім універсітэце, Міхал Баброўскі), „Селянка“ Марцінкевіча, „Песьні“ Чэчота прынаны былі шкоднымі, і ўжо цераз колькі гадоў пасъля таго, як іх надрукавалі, пачалі іх адбіраць і ніштожыць. Ініцыяタрам быў вядомы мітрапаліт Семашка, злы дух тагачаснай культуры і вораг беларушчыны.

Дэмакратызм Марцінкевіча, яго шчырыя імкнені да нацыянальнага паднімніця беларусаў не далі яму ў жыцьці нічога добра. Прыйшлося нашаму паэту цярпець напасыці, як і кепкаваны, як ад некаторых зядлых польскіх патрыётаў, паноў-шляхты ў абыватэляў-памешчыкаў, так і чыноўнікаў маскалёў і абламаскалёў беларусаў. Ёсьць на ўсё гэта шмат даказаў у недрукаваных матэрыялах. З асаблівай няпрыхільнасцю глядзелі на Марцінкевіча тыя, што хандзілі ў сваіх тайных і яўных школках і ахронках перарабляць беларускіх дзетак на палякоў. Ім ня ў смак былі беларускія народныя творы Марцінкевіча, яны бачылі, што гэтыя творы падабаюцца народу, што народ гэта прыўмае з запалам і радасыцай, і што ўсё гэта псуе і можа папсаваць іх палітыку ды зашкодзіць у будучыні валаданню іх на Беларусі. Апрача невялічкага ліку прыяцеляў, людзей паступовых, іх меў Марцінкевіч прыхільных сабе людзеў. У 1836 годзе Марцінкевіча былі арыштавалі: вінавацілі яго ў tym, што ён, як беларускі пісьменнік, і зъяўляеца аўтарам варожых да расейскага ўраду беларускіх праклямаций, алозв, брашур ды рэвалюцыйнай газэткі „Му-

жыцкая Праўда“. Пратрымаўны яго калі 10 месяцаў у вастрозе, расейская алміністрацыя мусіла нашага паэта выпусціць на свабоду, калі з палітычных працэсаў выявілася, што гэтыя друкі—фабрыкацыі віленскіх і беластоцкіх загадчыкаў паўстаньня, і што пападалі яны ў Менск з Захо́днія Беларусі.

З ліста Марцінкевіча да Кранцэўскага відань ясна, хоць і шмат у ім недасказанаага, куды ён ішоў, чаго ханець для беларусаў і як глядзеў на паноў і на беларускую справу. Выданыне першай беларускай папулярнай народнай кнігкі „Гапон“ у 1855 годзе ды яшчэ з ільлюстрацыямі ёсьць незабытая, аграмадная нацыянальная заслуга Марцінкевіча перад беларускім грамадзянствам. На гэта неяк ніхто не звярнуў дагэтуль увагі. Выдацзеная у 1859 годзе кнігка: пераклад паэмы Адама Міцкевіча „Пан Тадэуш“ — была канфіскавана. А мала каму вядома, што яна выдацзена была за складковыя, цяжка запрацаваныя, сялянскія гроши. На цікавую прадмову да кнігкі ніхто не звярнуў увагі, і нават не стараліся яе перадрукаваць у новым выданні. А шкада, бо ўсё гэта дае ясны і справядлівы нагляд беларускага грамадзянства на свайго вялікага „Дудара“.

Хоць Марцінкевіча і выпусыцілі на свабоду, але чыноўнікі не пераставалі сачыць за ім, уважаючы яго небясьпечным чалавекам у Расейской Імперыі, які хоча будзіць беларускі народ і гэтак разъліціць гаспадарсцьвенае адзінства Racei.

Дзеля гэтакіх прычын і няма дзіва, што Марцінкевіч, ханя пасыля 1864 году не перастаў пісаць па беларуску, мусіў аднак дзеля спакон і бясьпечнасці сваёй асобы скрывацца неяк са сваімі працамі й упадабаньнямі. Камэдыя „Залёты“ напісаная у 1870 годзе, „Пінская Шляхта“ ў мове пінчукой у 1866 годзе, вершыя „Заўтра Спаса, кажуць людзі“ у 1866 годзе—вось усе вядомыя нам творы Марцінкевіча пасыля 1864 году. Беларускі пісьменнік Ядвігін III., каторы вучыўся ў дачкі Марцінкевіча, панны Мальвіны, піша ў сваіх успамінах аб пазце, што ў яго быў поўны кубел беларускіх твораў, каторы згарэў у часе пажару дому.

Вядома, што Марцінкевіч шмат сваіх вершаў даваў знаёмым; пераклад паэмы Міцкевіча „Пан Тадэуш“ быў зроблены поўнасцю і пераходзіў з рук у рукі, пакуль у 1890 годзе не прapaў недзе ў Варшаве. Яшчэ і цяпер удаецца знайсці тое сёе з твораў Марцінкевіча, як напрыклад верш „Заўтра Спаса, кажуць людзі“. Старыя людзі кажуць, што усё лепшае, што напісаў Марцінкевіч, было ў рукапісах, а друкаванае было толькі тое, што мела чыста народны этнаграфічны характар.

Пасыля паўстаньня од 1864 г. беларускі дух спыніўся на нейкі час. Забарона друку па беларуску выклікала рукапісную літэратуру, якая пачала далей разъвівацца так, як яна разъвівалася пасьля скасаванья уніі. Беларуское нацыянальнае адраджэннне перажывае крызіс,

старыя грамадзянскія памяць і вартасы і замяняюца памалу новымі, і калі 1881 году першыя беларускія сацыялістычныя дзеячы бяруть у свае рукі спадчыну беларускае нацыянальнае ідэі і разам з тым паднімаюць новы сыцяг змагання за народ на новай сацыяльна-грамадзянскай падставе.

Раман Суніца.
